

ЛЮДМІЛА СІЛЬНОВА

КСЛІБРЫС  
ВАЦЛАВА ЛАСТОЎСКАГА —  
ГІСТОРЫКА, ПІСЬМЕННІКА  
І ГРАМАДСКАГА ДЗЕЯЧА  
БЕЛАРУСІ



аддзялення не магла задаволіць патрэбы краіны ў спецыялістах эканамічнай галіны, таму ў 1933 г. быў створаны Інстытут народнай гаспадаркі. У гэтым жа годзе пачала сваю работу і бібліятэка. У 80-ыя гады бібліятэка з'яўлялася метадычным цэнтрам бібліятэк вышэйших навучальных установаў па ідэйна-выхаваўчай работе. Штогод калектывам бібліятэкі праводзілася каля 80 мера-прыемстваў, 90 бібліяграфічных аглядоў, афармлялася звыш 300 кніжных выставак. Традыцыя правядзення масавых мерапрыемстваў захоўваецца тут і сёння, нягледзячы на тое, што на дадзеным этапе бібліятэка займаеца мадэрнізацый камп'ютэрнай базы, пераўтварэннем і аснашчэннем абнавленіяту чытальных зал, дакамплектаваннем фондаў бібліятэк-філіяў і арганізацыяй новых філіяў, а таксама стварэннем іна-быццём дадатковых інфармацыйных крыніц інфармацыйнага забеспечэння чытачоў.

На жаль, не атрымліваеца ў гэтым артыкуле змяніць інфармацыю аб кожнай бібліятэцы, прадстаўленай на канферэнцыі, а паколькі матэрыял заслугоўвае ўвагі, мы вырашылі ўсе даклады выдаць асобным зборнікам. Спадзяємся, што гэта работа да-ламожа замацаваць карані дрэва гісторыі сістэмы бібліятэк вышэйших навучальных установ.

13 мая для кіраўнікоў бібліятэк вну-распублікі адміністрацый Фундаменталь-най бібліятэкі быў арганізаваны круглы стол "Бібліятэка вышэйшай навучальнай установы ва ўмовах рэформ вышэйшай адукацыі" з запрашэннем вядучых спецыялістаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

## Summary

On May 12, 1998 at Belarussian State University the scientific-practical conference "From the History of Libraries of Higher Educational Institutions of Belarus" was held. The representatives of 26 libraries have taken part in a conference.

У 1998 г. у фондах аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі была знайдзена рэдкая кніга: Орловскі І.Д. Белорусские народные рассказы. Т. I. — Полоцк, 1908. (Тэкст на бел. мове), — з мастицкім экслібрисам, наклееным на яе форзац.

Экслібрис уяўляе сабой белы прастакутнік 74x60 мм, на якім размешчаны сам малюнак 57x45 мм. Колер фарбы — залацістая охра, або гарчычны. На малюнку мы бачым выяву кніжнай паліцы (шафы). Пасярэдзіне стаяць вольна сем кніг і паперы. Зверху звісае сурвэтка з элементамі арнаменту, як на слухах паясах XVIII—XIX стст.: два сіметрычных "букета" з васількоў у авалах. Магчыма, гэта не сурвэтка, а выцінанка, папяровы падзор на паліцы — традыцыйная аздоба інтэр'ера народнага жылля ў беларусаў пачатку XX ст. Ніжняя частка экслібриса — пустая кніжная паліца шафы, у цэнтры зацягнутая павуціннem, на фоне якога — вялікія літары "В.Л.". Над левай ножкай шафы размешчаны знак №, а над правай — пусты прастакутнічак, каб упісваць там лічбы.

Ёсьць меркаванне, што гэты экслібрис — адзін з першых менавіта беларускіх дарэвалюцыйных экслібрисаў пачатку XX ст. і належыў ён Вацлаву Ластоўскаму, "неадменнаму сакратару Адраджэння". Вось некалькі аргументаў.

У выданні "Exlibris'ы А.Тычыны" А.Шлюбскага (Мн., 1928), падрыхтаваным Беларускім таварыствам бібліяфілаў, у прадмове да выяўленчага раду ёсьць такія радкі: "Беларускі экслібрис зарадзіўся ў дарэвалюцыйны час. Нам вядомы наступны exlibris'ы гэтае пары... 3) знак беларускага грамадскага дзеяча і вучонага В.Ластоўскага 1912 г. — паліца з кніжкамі і іншыя літаратурай "В.Л."..." (Усяго Шлюбскі падае толькі 4 экслібрисы, прозвішчы аўтараў не згадвае).

На тытульным аркушу кнігі І.Арлоўскага з наклееным экслібрисам стаіць штамп: "NASA NIWA / belaruskaja haseta / Wilnia, Wilenskaja wulica № 20 / (roh Nowaj)". Як вядома, у 1912 г. В.Ластоўскі жыў у Вільні, дзе працаваў рэдакцыйным сакратаром "Нашай нівы", вёў адзел бібліяграфіі, пазней — загадваў першай беларускай кнігарні на Вільні.

Змест экслібриса з'яўляеца мастицкі адлюстраваннем поглядаў самога В.Ластоўскага. У 1910 г. ён выдаў "Кароткую гісторыю Беларусі" — сваю першую навуковую працу, у якой пісаў: "Гісторыя — гэта фундамент, на якім будзе жыццё народа". Гэта была наогул першая кніга па гісторыі Беларусі на беларускай мове. У тых жа гады Ластоўскі быў зачынальнікам вядомай дыскусіі аб эстэтычнай пазіцыі пісьменніка, заклікаў майстроў апісваць найперш "красу жыцця і прыроды", "сплачваць доўг" народу. Здаецца, што менавіта падобны ідэі былі закладзены нейядомыми мастаком у алегарычную, філософскую кампазіцыю гэтага экслібриса ("узыходжанне", "лесіца", "тры прыступкі часу" і развіція чалавечага мыслення, духу). Верхняя частка экслібриса, дзе знаходзіцца ўзор беларускага нацыянальнага дэкаратыўна-прыкладнога мастицтва, паказвае, што гаспадар кнігабору лічыў галоўнай нацыянальнай проблематыку, а не класавую, прынаамсі, ці вайсковую. Менавіта гэтай характарыстыцы адпавядае асоба Вацлава Ластоўскага.

Што тычыцца асобы мяркуемага аўтара гэтага экслібриса, многае гаворыць за тое, што ім мог быць беларускі мастак Язэп Драздовіч, зямляк В.Ластоўскага (іх агульная радзіма Глыбоцчына), які ў тых жа гады гэтаксама супрацоўнічаў з "Нашай нівой", працаваў у галіне кніжнай графікі і меў вельмі блізкія з В.Ластоўскім погляды на нацыянальную гісторыю, культуру і жыццё народа. "Светы пісьменніка і мастака, — зазначае пра Ластоўскага і Драздовіча Ю.Пацюпа, — настолькі духоўна падобныя, што творы аднаго маглі быць ілюстрацыяй да твораў другога". У экслібрисе ёсьць і харэтачная асаблівасць аднаго з творчых прыёмаў Я.Драздовіча — у парапінанні з іншымі яго творамі (фон з "кропак"). Але гэта, зразумела, пакуль што гіпотэза.

У фондах Нацыянальнай бібліятэкі пакуль выяўлена толькі адна кніга з экслібрисам Вацлава Ластоўскага. Прагляд кніг, што стаяць на паліцах побач, а таксама кніг, напісаных самім гісторыкам, да новых знаходак не прывялі. Тым не менш, мы ўпэўненыя, што нашы вялікія фонды хаваюцца яшчэ дзесяткі і сотні падобных знаходак — фрагментаў бібліятэк вядомых дзеячаў беларускай гісторыі, науки і мастицтва: Уладзіміра Пічэты, Міхася Мялешкі, Кастуся Езавітава, Браніслава Эпімаха-Шылі, Язэпа Драздовіча і многіх-многіх іншых.